


А ці ведалі вы, што яшчэ сто гадоў назад бібліятэка мела і такую назуву, як "кніжніца"? У размове з генеральным дырэктарам Нацыянальнай бібліятэкі Аксанай Кніжнікавай пачула гэтае крыху забытае, але такое прыгожае слова.

### Скарбніца папаўняеца

— Аксана Юр'еўна, крыху менш як год вы ўзначальваеце Нацыянальную бібліятэку Беларусі. Ці лёгка было ўліцца ў шматлікі і зладжаны калектыв?

— Прывыкаць да новага асяроддзя заўсёды няпроста. Аса-бліva цяжка быць навіком, калі за плячымі шмат гадоў, праведзеных на адным месцы працы, як у майм выпадку. Да НББ я 20 гадоў праца-вала ў Мінскай абласной бібліятэцы імя А.С.Пушкіна. Улічваючи маштаб дзеянасці вядучай установы краіны ў галіне бібліятэчнай справы, упэ-ненасці на новай пасадзе з першых дзён я не адчула, хоць і з'явілася



# Кніжніка ва пра галоўную кніжніцу

магчымасць развівацца ў сваёй прафесіі. Стараюся быць максімальна цікаўнай, за-даю шмат пытанняў. А з цяжкасцямі, што ўзнікаюць у рабоце, дапамагаюць справіцца калегі.

— Нацыянальная бібліятэка ў пачатку восені адзначыць сваё 100-годдзе. Раскажыце пра дасягненні, якімі вы аса-бліva ганарыцеся.

— Нашым фондамі, у якіх захоўваецца амаль 10,5 мільёна адзінак. У новым ста-годдзі Нацыянальная бібліятэка набыла статус сучаснага інфармацыйнага цэнтра рэспубліканскага і міжнароднага значэння. Гэта звязана ў тым ліку і з адкрыццём новага будынка бібліятэки, ва ўзвядзенні якога ўдзельнічала ўся краіна. Найноўшая навукова-тэхнічныя рашэнні дапамаглі стварыць умовы як для навуковай работы і роз-нага віду камунікацыі, так і для адпачынку, у тым ліку і ў віртуальнай прасторы.

Ганарымся і нашымі супрацоўнікамі, бо дасягненні НББ за ўесь перыяд яе існавання — гэта вынік карпатлівай працы, невычэрпнага энтузіазму і адданага служэння справе некалькіх пакаленняў супрацоўнікаў. Аддаючы даніну павагі прафесіяналізму нашых калег, мы сабралі інфармацыю пра жыццё і прафесійную дзеянасць тых, хто зрабіў істотны ўклад у станаўленне і развіццё бібліятэкі. Вынікам стала навукова-даследчая работа "Гісторыя Нацыянальнай бібліятэкі ў асобах". Яе матэрыялы мы размяшчаем і на нашым партале ў рубрыцы "Партрэты: гісторыя бібліятэкі ў асобах".

Вельмі ганарова і тое, што 100-годдзе НББ унесена ў спіс памятных дат ЮНЕСКА.

— Дарэчы, часта свет даведаеца пра нашу краіну якраз праз НББ, якая, сапрэуды, мае вялікі аўтарытэт у сусветнай бібліятэчнай супольнасці. Якім унікальным волытам мы можам падзяліцца з іншымі краінамі?

— Напэўна, адзін з самых паспяховых напрамкаў — факсімільнае ўзнаўленне выданняў: кніжнай спадчыны Францыска Скарыны ў 21 томе, Баркулабаўскага летапісу, Полацкага Евангелля, Слуцкага Евангелля, Першага буквара. Яны выклікаюць непадробленую цікавасць за межамі Беларусі.

■ Вельмі ганарова, што 100-годдзе Нацыянальной бібліятэкі ўнесена ў спіс памятных дат ЮНЕСКА.

— Як папаўня-  
юцца бібліятэ-  
чныя фонды?

— Кожны год фонд бібліятэкі папаўняеца амаль на 200 тысяч адзінак. Гэта кнігі, часопісы, газеты, карты, нотныя выданні, дысертацыі, аўтарэфераты і інш. Крыніц папаўнення фондаў некалькі. Перш за ёсё, мы атрымліваем ававязковыя бясплатныя экзэмпляр нацыянальных дакументаў, якія выходзяць на тэрыторыі Беларусі, — штогод гэта каля 30 тысяч айчынных і больш за 1 тысячу замежных выданняў.

Вывучае таксама рынак і закупляе-  
ва выданні. Двойчы ў год праходзіць падпіс-  
ная кампанія, у час якой выпісвае пры-  
кладна тысячу найменняў газет і часопі-  
саў. Таксама атрымліваем дары ад аўтараў,  
выдаўцоў, насельніцтва, прадпрыемстваў  
і арганізацый. Значную частку паступлен-  
ня складае фонд міжнароднага і ўнутры-  
рэспубліканскага дакументаабмену.

Для таго каб адпавядаць сучасным па-  
трабаванням грамадства, бібліятэка ўдзя-  
ляе аса-блівую ўвагу фарміраванню элек-  
тронных інфармацыйных рэурсаў. Мы  
актыўна генерыруем уласныя і набывае-  
ем рэсурсы буйных сусветных вытвор-  
цаў, а затым прадстаўляем доступ да іх.

■ Штогод каля 13 тысяч  
чалавек становяцца  
карыстальнікамі  
Нацыянальнай бібліятэкі.

Вядзецца работа па стварэнні элекtron-  
най бібліятэкі. У цяперашні час алічбавана  
больш за 600 тысяч дакументаў, што скла-  
дае 14 млн старонак і прыкладна 2 млн  
аўдыявізуальных мінут. Наша элекtron-  
ная бібліятэка павінна стаць асновай для  
форміравання нацыянальнай элекtronнай  
бібліятэкі Беларусі.

Выставы, конкурсы,  
форумы і квесты

— "Алмаз ведаў" — гэта яшчэ і са-  
цыякультурны цэнтр. Не раз вышы-  
каўнікі расказвалі, што па-  
стা-

янна шукаюць но-  
вые способы пры-  
цягнуць гасцей і  
жыхароў краіны...

— Так, акрамя традыцыйных форм абслугоўван-  
ня, карыстальнікам бібліятэкі даецца маг-  
чымасць наведаць музей кнігі, мастац-  
кія і кніжныя выставы, разнастайныя  
экспкурсіі. У нашым музеі кнігі дэмант-  
струеца больш за 300 унікальных кніж-  
ных помнікаў, у тым ліку жамчужына  
калекцыі — Біблія беларускага перша-  
друкара Францыска Скарыны XVI ст. Там  
жа прадстаўлена экспазіцыя, прысвечана  
гісторыі нашай кніжніцы. Для аматараў  
вышыні, цудоўных краявідаў сталіцы  
і яе наваколья працуе адкрыта і закры-  
тая аглядная пляцоўка, якая размешчана ў  
верхній частцы вышыннага фондасховіш-  
ча Нацыянальнай бібліятэкі.

Акрамя таго, у нас паспяхова функ-  
цыяне віртуальная чытальня зала.  
Яна дае карыстальнікам аддалены до-  
ступ да электронных інфармацыйных рэ-  
урсаў: паўнэткставых, рэфератыўных,  
бібліографічных і фактаграфічных баз да-  
ных. На сённяшні дзень зала забяспечвае  
доступ 44 арганізаціям-партнёрам да  
166 баз даных сусветных вытворцаў.

Увогуле, штогод мы праводзім некаль-  
кі соцені сацыякультурных, адукацыйных  
і навуковых мерапрыемстваў. Так, у міну-  
лым годзе іх было арганізавана каля 600.

— А што НББ прапаноўвае шуль-  
нікам?

— Напрыклад, культурна-асветніц-  
кі пракацект "У госці да кнігі". Яго задача —  
стымуляванне чытацкай актыўнасці пад-  
растаючага пакалення і фарміраванне  
гордасці за дасягненні і багатыя трады-  
цыі айчынай кніжнай культуры. Вельмі  
папулярны цыкл вучэбна-пазнавальных  
экспкурсій "Славутыя імёны Бацькаўшчыны",  
прысвечаных жыццю і творчасці на-  
ших знакамітых пісьменнікаў.

— Якія даследаванні праводзяцца ў  
бібліятэцы?

— Нашы даследаванні адносяцца  
перш за ёсё да бібліятэчнай справы. Ад-  
нанекаторыя з іх тычацца захавання  
гістарычнай памяці. Надыходзячы 100-гад-  
овы юбілей НББ стаў імпульсам для пра-  
вядзення шэрага навукова-даследчых ра-  
бот, прысвечаных гісторыі бібліятэчнай

справы нашай краіны. З 2020 года рэалізу-  
еца цэлая серыя навукова-даследчых ра-  
бот сумесна з іншымі бібліятэкамі нашай  
краіны: "Станаўленне і развіццё бібліятэк  
Беларусі: архіўныя дакументы", "Выбітныя  
асобы ў станаўленні і развіцці бібліятэч-  
най справы Беларусі першай паловы  
XX ст.". Вынікі праведзенай работы будуць  
прадстаўлены ў выглядзе электронных  
інфармацыйных рэсурсаў "Бібліятэчна  
справа Беларусі ў дакументах і матэры-  
ялах" і "Бібліятэчна справа Беларусі ў  
асобах", якія стануть каштоўнай крыні-  
цазнаўчай базай для даследчыкаў у сфе-  
ры культуры і гісторыі Беларусі.

■ Чытанне зараз лічыцца  
модным: яно з'яўляеца  
свеасаблівым індыкатаром  
паспяховасці.

— НББ каардынуе сістэму бібліятэк  
краіны?

— Так, наши куратары ажыццяўля-  
юць метадычнае суправаджэнне дзе-  
насці публічных бібліятэк па розных пы-  
таннях — ад аховы працы і эксплуатацыі  
будынкаў да пытанняў камплектавання,  
абслугоўвання карыстальнікаў, стварэння  
электронных інфармацыйных рэсурсаў і  
сацыякультурнай дзейнасці. Спецыялісты  
нашей бібліятэкі актыўна ўдзельнічаюць у  
распрацоўцы нарматыўна-прававых даку-  
ментаў, як лакальных, так і міжнароднага,  
рэспубліканскага ўзроўня.

Акрамя таго, мы праводзім конкур-  
сы, накіраваныя на ўдасканаленне дзе-  
насці бібліятэк і прафесійны рост на-  
шых калег: рэспубліканскі конкурс  
"Бібліятэка — асяроддзе нацыяналь-  
най культуры" і "Бібліятэка — цэнтр ду-  
хойнай асветы і выхавання". Таксама арганізоўвае-  
м канферэнцыі, круглыя столы,  
семінары-практикумы і г.д. У сярэднім  
штогод рэалізуе каля 50 прафесійных  
навуковых мерапрыемстваў, у тым ліку  
Міжнародныя кнігазнануція чытанні,  
навукова-практычныя канферэнцыі "Элек-  
тронная культура" і Форум бібліятэкаў  
Беларусі. У верасні традыцыйна адбу-  
дзеца Міжнародны кангрэс "Бібліятэка  
як феномен культуры", які сёлета прымер-  
каваны да 100-годдзя галоўнай кніжніцы  
краіны.

## Зачын на 100 гадоў

— Ці ёсць ужо планы святкавання 100-гадовага юбілею бібліятэкі?

— У нас запланаваны выпуск юбілейной манеты і гашэнне паштовага блока, распрацаваны тэматычная экспкурсія і перасовачны выставачны праект, які ў красіку пачне падарожжа з Брэсцкай вобласці і ахопіць усе рэгіёны краіны. На працягу года будзе арганізаваны шэраг сацыякультурных, адукатычных, навуковых мерапрыемстваў, прымеркаваных да юбілейнай даты, якія дазволяць падкрэсліць ролю галоўнай бібліятэкі ў захаванні гістарычнай памяці і ўмацаванні адзінства беларускага народа, развіцці беларускай навуки і культуры. Мы плануем цікава правесці Бібліяноч, арганізуваць выставы кніг "Сто рарытэтаў з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі", выпуск ілюстраванага выдання "Нацыянальная бібліятэка Беларусі. 100 гадоў". А самым буйным мерапрыемствам стане IX Міжнародны кангрэс "Бібліятэка як феномен культуры", у рамках якога і пройдзе святкаванне стагоддзя і Дня бібліятэк. Усіх запрашаем далучыцца да свята!

**83% карыстальнікаў НББ — моладь да 35 гадоў.**

— Аксана Юр'еўна, ці вярнуліся чытачы ў залы НББ і ці можна сцвярджаць, што Беларусь па-ранейшаму адна з самых чытаючых краін?

— Нават зараз, у стагоддзе тэхналогій, наша краіна, як гавораць эксперты, застаецца адной з самых чытаючых на постсовецкай прасторы. Больш за тое, чытанне зараз становіцца нават модным: яно з'яўляецца своеасаблівым індыкатарам паспяховасці. Штогод каля 13 тысяч чалавек становяцца карыстальнікамі бібліятэкі, пры гэтым кожны другі наведвае бібліятэку ў аддаленым рэжыме, з дапамогай інтэрнэт-партала бібліятэкі. Што тычыцца партрэта чытача, то 83% карыстальнікаў складае моладь да 35 гадоў. Звыш паловы з іх (65%) — навучэнцы ўстаноў адукацыі ўсіх узроўняў. Напэўна, таму, найбольшым попытам у бібліятэцы карыстаетца навуковая, вучэбная і даведачная літаратура па праве і юрыдычных навуках, гісторыі, эканоміцы, культуры, мовазнаўстве, мастацтве, педагогіцы.

— На чым, на ваш погляд, важна сканцэнтравацца зараз?

— Думаю, на інтэграцыі інфармацыйных рэсурсаў. Сёння найбольш буйным карпаратыўным праектам краіны, што адлюстроўвае нацыянальны бібліографічны кантэнт, з'яўляецца зводны электронны каталог бібліятэк Беларусі. У ім прадстаўлены фонды 4 самых вялікіх бібліятэк краіны, у якіх змешчана каля 9 млн запісаў. Для кожнай з шасці абласцей краіны створаны свае рэгіянальныя зводныя электронныя каталогі бібліятэк. У іх склад увайшлі ўжо больш за 50 бібліятэчных устаноў культуры і адукацыі. Стайць пытанне аб стварэнні адзінай нацыянальнай бібліятэчнай платформы і фарміраванні агульнага пункта доступу да шматлікіх інфармацыйных рэсурсаў бібліятэк.

— І напаследак паразважайце, калі ласка, пра місію бібліятэк у сучасных рэаліях.

— На працягу стагоддзя Нацыянальная бібліятэка Беларусі выконвае місію захавальніцы спадчыны беларускага народа. Нягледзячы на ўзрастаючыя запыты наведвальнікаў у пытаннях арганізацыі вольнага часу, наша задача — максімальна поўны збор дакументальнай спадчыны Беларусі. Самае ж складанае — знайсці баланс паміж манументалізмам, які зарадзены ў ідэю Нацыянальнай бібліятэкі, і новымі задачамі і патрабаваннямі, якія перад намі ставіць грамадства. Напрыклад, трэба прадумаць, як найвялікшая культурная спадчына будзе адлюстравана ў сучасным лічбавым асяроддзі. Гэта і ёсць наш зачын на наступныя сто гадоў!